

Рэспубліка  
Беларусь

Год 1.

Лістапад.

№ 9.

# Шлях Моладзі

... „Падымайся з нізін, сакаліна сям'я,  
Над крыжамі бацькоў, над курганамі!  
Занімай, Беларусь маладая мая,  
Свой пачэсны пасад між славянамі”.

ЯНКА КУПАЛА.



---

ВІЛЬНЯ, 1929 г.

Беларуская Друкарня Ім. Францішка Скарыны — Вільня, Завальная вул. № 6

---

## ЗЪМЕСТ № 9:

1. 400-лецьце Літоўскага Статуту — А. Сакалінскі.
  2. Вадой да возера Нарач — Ч. Х.
  3. З газэт — З. 4. Пан і сабака, Муха і вол, Міцкевіч і Мураўёў — Я. Быліна,
  5. Да моладзі — У. л. Б.
  6. Зважай — Марвіч, 7. \* \* \* — Аўг. Бартуль,
  8. Любі свой край — Ар-Ар.
  9. Летні вечар — М. Машара.
  10. Там хмарка за хмарка ўеца — Леанід з пад Вішнева.
  11. Чаму я сёньня аптымісты? — В. Шкодзіч.
  12. Народная песня — М. Ш.
  13. Замошская рэспубліка — Пётр Чабор.
  14. Лісты.
  15. Хроніка.
  16. Усячына,
  17. Наша пошта.
- 

## „Шлях Моладзі“

МЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ

Цана асобнага нумару 30 гр.

Падпіска месячна . . . . . 35 гр.

„ на паўгода . . . . . 2 зл.

„ на год . . . . . 4 зл

Заграніцу ўдвяя даражэй.

Цана абвестак:

Цэлая старонка . . . . . 40 зл.

Паўстаронкі . . . . . 20 зл.

Адна чацвертая старонкі . . . 10 зл.

Абвесткі зъмяшчаюцца толькі на  
вокладцы.

**Адрес Рэдакцыі:** Вільня, Завальная № 6 — 10. (Wilno,  
Zawalna 6 — 10).

Рэдакцыя адчынена ад гадз. 9 да 3-яй папаўдні.

---

# Шлях Моладзі

МЕСЯЧНАЯ ЧАСОПІСЬ БЕЛАРУСКАЙ МОЛАДЗІ.

Год I.

ВІЛЬНЯ, — ЛІСТАПАД 1929 Г.

№ 9.

## Канфіската „Шляху Моладзі“ № 8.

26 лістапада 1929 г. Гарадзкі Стараста м. Вільні сканфіскаваў часопісъ „Шлях Моладзі“ № 8 за памяшчэнне артыкулу „Крыху аб сучаснасці“ — Я. Н. і вершу „Падымайся народ!“ — Ул. Казлоўшчыка, у якіх Стараста бачыць праступак прадугледжаны 1 арт. Разп. Прэзыдэнта Р. П. і 129 арт. Кодаксу Карнага.

106834

## 400-лецье Літоўскага Статуту. (30.XI.1529—30.XI.1929).

Ужо ў XIII ст. Беларусь злучылася з Літвой і ўвайшла ў склад Літоўскай дзяржавы. Супольнае літоўска-беларускае аб'яднанне трывала аж да другой паловы XVI ст., да Люблінскай Уніі 1569 г. Час гэты становіў сапраўды съветную пару ў гісторыі гэтых абодвых народаў. Літоўцы і Беларусы стварылі адну супольную дзяржаву больш паразуменнем і ўзаемным інтэрэсам, як вайной. У супольнай літоўска-беларускай дзяржаве панавала поўная свабода веры і культуры. Беларусы, прыняўшы хрысьціянства ў X ст. з усходня-хрысьціянскай Візанцыі, паволі прымалі ад яе такжа навуку, цывілізацыю і культуру. Літвіны ж да 1386 г. былі паганамі і культурна стаялі ад Беларусаў шмат ніжэй. Аднак Беларусы не пакідалі ім ані сваёй веры, ані культуры, ані мовы. Літвіны ўсё гэта прымалі самі дабравольна. У канцы XIV ст. больш як 50 літоўскіх розных князёў ужо трymаліся ўсходня-хрысьціянской веры,



а мова беларуская праз увесь час існаваньня літоўска-беларускай дзяржавы была мовай урадавай, дзяржаўнай. У гэтай мове судзілі, кіравалі дзяржавай, гаварылі: народ, магнаты, а нават князі. Так напр. вялікі князь літоўскі Ягайла, як кажуць гісторыкі, гаварыў выключна пабеларуску.

У 1386 г. адбыўся хрэст Літвы і, дзеля ўнутраных небяспекаў, наступіла першая ўнія з Польшчай. Паводле ўмовы кароль польскі мусіў быць адначасна і вялікім князем літоўскім, а Польша і Літва з Беларусій мела становіць адну суцэльнную дзяржаву. Але жыцьцё дыктавала што іншае. Літоўска-беларускі край меў пераважна сваіх асобных вялікіх князёў і кіраваўся сам сабой, сваім соймам у Вільні, сваімі законамі. Літоўска-беларускае аб'яднанье і фактычнае незалежнасць kraю трывала аж да Люблінскай Уніі.

Ад часоў Вялікага Князя Вітаўта ўстанавіўся звычай, што вялікі князь, трymаючи кірауніцтва краем, прыракаў захаваць правы яго даўнейшыя, а такожа часта надаваў новыя. Вось гэтымі правамі і кіравалася Вялікае Князьтва Літоўска-Беларускае.

Але гэтага роду права было ня поўнае і мала даступнае для практычнага карыстаньня.

Вось-жа стараньнем літоўска-беларускай шляхты быў апрацаваны кодэкс права Статут Літоўскі, прыняты на Віленскім Сойме 17(30) лістапада 1529 г., пазней названы першым, або старым.

Назова гэтага Статуту: літоўскі — палітычная. Усе беларуска-літоўскія землі зваліся Вялікім Князьтвам Літоўскім, бо Вялікія Князі, як прадстаўнікі найвышэйшай улады, былі Літоўцы. Дзеля гэтага і законы нашага kraю зваліся літоўскімі.

Першым Статутам да выданьня другога новага ў 1566 г. кіраваўся край наш на працягу 37 гадоў. Праз увесь гэты час існаваў ён у рукапісі напісанай па беларуску. Друкаваны ня быў ніколі. У рукапісі дайшоў ён аж да пач. XIX ст. і ў 1841 г. быў надрукаваны ў Пазнані ў „Zbiory praw Litewskich“, а ў

1854 г. быў надрукаваны ў „Временник’у” Маскоўскага „Общества исторіі і древностей“.

І так 30 лістапада сёл. г. мінае 400 гадоў ад часу, калі першы Літоўскі Статут быў прыняты нашым Соймам у сталіцы літоўска-беларускай дзяржавы ў Вільні.

Гэтыя так рэдкія ўгодкі — гэта вялікае беларускае культурнае съвята.

Статут гэты, як на той час, быў дужа высокім культурным здабыткам нашага краю; такіх законаў могбы пазавідаваць тады не адзін народ у Эўропе. Падобных законаў ня было так-жа і ў Польшчы.

Першы Літоўскі Статут, праўда, меў на воку прадусім інтарэсы шляхты, якая ў той час была пануючай клясай, але апрача гэтага браў ён такжа пад увагу і інтарэсы ўсей дзяржавы і ўсіх жыхароў яе. Найцікавейшым ў гэтым Статуте для нас будзе тое, што ў ім Вялікі Князь Літоўскі прыракае съперағчы граніц дзяржавы і павялічваць іх, а так-жа, што Статут гэты палікоў уважаў за чужынпаў, дзеля гэтага не дазваляў ім займаць у Літоўска-Беларускай дзяржаве ўрадавых пасад, а так-жа набываць зямлі. З гэтых артыкуулаў Статуту бачым самастойнасць Вялікага Князьства Літоўскага і імкненіне да яе абароны. Першы Літоўскі Статут, як кодэкс праўны, гэта — прадукт двух народаў: Літоўскага і Беларускага, але як кніга пісаная ў беларускай мове — гэта здабытак беларускай культуры з залатой пары яе.

Першы Літоўскі Статут лёг у аснову другога (1566), а пасьля і трэцяга (1588), які далей абавязываў на літоўска беларускіх землях, як пасьля Люблінскай Уніі 1569 г. так-жа і пасьля падзелу Польшчы, калі мы былі пад Расеяй, аж да 1840 г.

Словам, 400-лецце першага Літоўскага Статуту — гэта вялікае беларускае культурнае съвята. Яно вымоўна нам гавора, на што здольны беларускі народ. Яно вучы нас так-жа, што ўскрэшана ў памяці народу славная мінуўшчына — залог яго будучыні.

*А. Сакалінскі.*

## Вадой да возера Нарач.

(З летній турыстыкі.)

Адклікаючыся на артыкул М. І-ча ў № 5 „Шляху Моладзі”, хачу сказаць пару слоў аб аднай турыстычнай эксперсіі, каторая адбылася сёлета ў Зах. Беларусі і паміма свайго даволі паважнага характару дагэтуль нават ня ўспомнена ў прэсе.

Думка, зладзіць у часе летніх вакацыяў турыстычную эксперсію, паўстала сярод некаторых вучыцялёў праваслаўнае дух. сэмінарыі яшчэ вясной сёлетняга году. Калі ж прыйшло да яе зьдзейсьненя, то плянаваны склад эксперсыі зьмяніўся і цяпер складалі яе 2 вучыцялі памянёнае сэмінарыі і 1 матурыст ВБГ. Мэтай эксперсыі было дастацца водным шляхом з м. Крывіч у возера Нарач, дзеля чаго і была прыстасована адпаведная лодка з патрэбным інвэнтарам, як: прымус, чайнік, скварада, кубкі і т. д.

17 ліпня 1929 г., калі надвор'е найменш адпавядала якім-небудзь падарожным плянам, бо імжы ў дробны дождж, вырушылі мы на пласкадонцы па рацэ Сэрвач у дарогу. Ужо з самага пачатку, ня гледзячы, як я ўжо казаў, на кепскае надвор'е, мы не пажалелі выпаўненьня свайго пляну — ды і праз цэлы час падарожніцтва (бязмала 2 тыдні) нічога падобнага ня здарылася. Дождж нам вельмі не дакучаў, бо йшоў перарывамі, каторыя мы заўсёды маглі перачакаць пад навішай над вадой вярбай ці вольхай, ня вылазячы нават з лодкі. Затое кругом разнасіўся прыемны аромат съvezжаскошанага сена і за паваротамі адкрываліся, здавалася, што-раз прыгажэйшыя краявіды. Не ад рэчы будзе тут успомніць першае наша прыстанішча, калі мы вылезылі на бераг аглядаць старадаўнія швэдзкія акопы. Тут у інформацыйным сэнсе нам шмат памагла кніжка Сапунова і Друцка-Любэцкага аб Вялейскім і Дзісненскім паветах. Яна, плюс мапа Віленскага ваяводзтва, — былі нашымі незаменнымі прыяцелямі ў падарожы.

Ехалі даволі хутка, дзеля таго, што гэтаму памагаў бег вады (уніз па рацэ). Двое веславалі, а трэці сядзеў за кіруном ды сачыў за правільнім ходам лодкі. На Сэрвачы трэ' было нам глядзець, каб ня сесьці на мель, а на Вяльлі да гэтага далучыліся падводныя каменьні і вялікая колькасць дубовых карчоў. Далікатную нашу пласкадоначку, зазываўшыся, вельмі лёгка было-б разхрамастаць аб падводныя перашкоды і тады-б задуманы плян ня споўніўся. З другога боку пласкадонны характар нашае лодкі быў вельмі прыгодны на вялікіх мелях, якімі асабліва багата Вяльля ў сваім верхнім цячэнні. У часе язды лавілі на блісціню шчупакоў і гатавалі на прымусе страву. У тых

мясцох, дзе былі млыны, прыходзілася разгружаць лодку і перавалаківаць на другі бок мосту. Начавалі ў якой не будзь прыбярэжнай вёсцы ці хутары на сене ў пуні. Пры кожным выхадзе на бераг, знаёмліся з прыроднымі асаблівасцямі ваколіцы і языковымі розыніцамі ў гутарцы жыхароў. Трэба адзначыць, што за ўесь час падарожы мы ня разу не пачулі польськую мову, за выняткам камэнданта паліцыі ў Іжы, катораму закарцела нас вылегітываваць. Мясцовасці, каторыя міналі, былі надзвычай прыгожыя і некаторыя, як напр., Тышкевічава Пляса на р. Вяльлі за слухоўваючы на спэцыяльную ўвагу.

Характар падарожжа крыху зъяніўся пры ўезьдзе ў р. Нарачанку. Цяпер трэ' было ехаць пад ваду і дзеля шпаркае плыні даволі шмат працаўца. Дзеля гэтага кіруновы часта пакідаў сваё становішча і ўзяўшы даўгі прыс у рукі, памагаў веслаўніком. Надвор'е ў далейшыя дні было як ня трэба лепшае і плысьці дзеля гэтага было вельмі добра. Развіваваўся гарп цела, сутыкаючыся беспасярэдна з гарачымі праменінямі сонца і асьвяжаючай вадой у часе ня рэдкіх купаньняў. Мускулы заметна пабольшыліся і акругліліся. Наагул, здароўе дапісывала як найлепей і амаль кожная гутарка перапляталася здаровым гумарам. Развілася і вытрывалася ў змаганьні з перашкодамі, якія ў постасці меляў і дзівосных выкрутасаў ракі, спатыкаліся вельмі часта. Было аднак і выкарыстана ўсё, што магло нам аблягчыць заданьне, як напр., вецер. На Нарачанцы, ужо недалёка ад возера, ён аказаў нам нязвычайнай ўслугі, гонячы пад парусам лодку з шпаркасцю маторнае. Гэты-ж парус прыгадзіўся нам і на возеры Нарач, дзе мы рызыкавалі зусім непатрэбна выкупашца ў адзежы, прадпрымаючы не бясьпечны пераезд у часе красаваньня белых баранчыкаў на грэбенях хваль.

Да возера Нарач даехалі на 9-ты дзень, г. зн. 25 ліпня 1929 году. На гэтым аднак экспедыція не закончылася, бо з Нарача па праліве Скеме мы пераехалі ў воз. Мястры, на берагах каторага ляжаць Стары і Новы Мядзел. На Мястры кончыўся наш водны шлях, які лічыць больш 200 км. Цяпер прышлося замкнуць кола сухім шляхом, пагрузіўшы лодку на воз і вярнуўшыся на месца выезду за 35 км. Перад гэтым, карыстаючы з гасціннасці мясцовага сьвяшчэнніка К., не абмінулі мы прабыць дні З ў гэтай вазёрнай ваколіцы і адведаць вельмі цікавы старадаўны маўгільнік „Малатоўкі“ ля в. Навасёлкі.

Цяпер астаетца падлічыць рэзультаты экспедыціі. Вось яны: прыемны адпачынак пасля ўмысловай працы, злучаны з карысным расшырэннем пазнаньняў аб Бацькаўшчыне, жменя фатографіяў цікавейшых мясцовасцяў і ўспаміны

супольна перажытых падзеяў і розных эмоцыянальных здараўняй эккурсіі, а самае галоўнае, гэта — узбуджаная ахвота да новых экспертыз, багацейшых і разнараднейшых сваім зъместам.

Ч. Х.

## З газэт.

„Малы гісторык.“

Украінская часопіс для дзяцей „Світ Дитини“ № (10, 1929 г.) зъмесьціла артыкул: „Про те, як Украіна была під владою Літви й Польшчі“. Артыкул гэны падпісаў нейкі — Малий історык, які тлумача там між іншым гэткія фацэці:... „За ўлады Літвы ўсюды гаманіла ўкраінская мова, бо й літоўскія князі гаварылі гэтай мовай, пісалі свае пісъмы, і урадавалі па ўкраінску ўсе галоўныя літоўскія ўрады. Усе законы, сабраныя ў кнізе пад наз. „Літоўскі Статут“ былі напісаны мовай украінскай“...

Вось-жка падаём да ведама „Малога гісторыка“, што ў даунейшай Літве, да якой належалі Беларусы і Украінцы, урадавай мовай агулам была мова беларуская, што „Літоўскі Статут“ быў пісаны мовай беларускай, што некаторыя князі літоўскія так-жа гаварылі на мовай украінскай, але беларускай і, што на землях украінскіх, мова ўкраінская сапрауды мела так-жа поўную свабоду.

Добрая былі часы! Дык трэба старацца, каб яны на-зад вярнуліся і пры гэтым добрай лазы трэба даць усім гэтым „Малым гісторыкам“, якія для павароту гэтих съвет-лых часоў шкодныя пішуць байкі.

Z.



## Літэратурны аддзел.

ПАН І САБАКА

(з Красіцкага)

Брахаў цюцька ў ночы і пана съцярог —  
Назаўтра набілі, бо пан спаць ня мог.  
Спаў цюцька ў ночы — хтось пана абкраў.  
Ізноў цюцьку набілі, што ён не брахаў.

Я. Быліна.

## МУХА І ВОЛ.

З павучынъя муха ўцячы не магла —  
 „Ратуй, браце, мяне!“ — яна просіць вала.  
 Рогам вол ў павуцьцё даў, муха паляцела —  
 У вала на хрыбце смактаць кроў яна села.

Я. Быліна.

## МІЦКЕВІЧ І МУРАЎЁЎ.

Міцкевіч раз з Вільні пасъпешна ішоў.  
 Глядзіць, аж у Вільню ідзе Мураўёў.  
 „Чаму ідзеш з Вільні?“ паэта спытаў.  
 „Бо дух мой у Вільні, як бачу прапаў.“  
 „А мой трывумфальна пайшоў па ўсім краю.  
 І вось да Вільні, як бачыш, съпяшаю.

Я. Быліна.

— о —

## ДА МОЛАДЗІ.

Покі сэрца гарыць маладое  
 Покі сілу мы маєм ў руках,  
 Мы каваць будзем шчасьце людзкое  
 Покі сэрца гарыць маладое,  
 Будаваць мы павінны наш гмах.

Да працы павінны прыняцца,  
 Мы ад гэтага зараз-жа дні;  
 Мы спазыніліся, нам трэба съпящацца,  
 Да работы павінны прыняцца,  
 Каб гарэла і наша зара.

Мы сваёю мазольную працай  
 Расьцярэбім заросшы дзірван,  
 Мы зрачомся тэй долі бадзячай,  
 А сваю мазольнаю працай  
 Мы пацешым сваіх грамадзян.

Дык да працы, сябры маладыя!  
 Сваю сілу пакажам кругом,  
 Змоўкнуць ворагі нашы ліхія, —  
 Дык працуіце сябры маладыя  
 Каб маглі не здацца варагом.

Ул. Б.

— о —

## Зважай...

Чуеш, гром  
 Гудзе кругом...  
 Пяруны трашчаць,  
 Маланкі блішчаць  
 Асьляпляюць...  
 Ты ідзеш  
 Ўсё далей...  
 Куды?  
 Прыйнку шукаеш—  
 Ці знайдзеш дзе?  
 Не становіся пад дрэва...  
 Не хавайся за камень...  
 Не ляці бягом...  
 Бо пяруны кругом...  
 Спыні разгон.  
 Глянь.  
 З усіх старон  
 Хмары плывуць...  
 Ты стаі  
 Не лягай,  
 Пачакай.

· · · · ·

Вось бура мінае,  
 Зусюль разсывітае.  
 Глянь.  
 Вясёлкавы прамень,  
 Надзеі цень  
 Чарам усміхнуўся...  
 Бура з грозным шумам,  
 З жудой і сумам,  
 З грукатам і трэскам  
 Пайшла далей.  
 Затое ты,  
*Victor,*  
 Ты буру змог.  
 Цяпер глядзі  
 Далей ідзі  
 Сваім шляхом.  
 Твой дух змацніць  
 Сонца  
 Сваім съятлом...  
 Ідзі і вер  
 Далей у перамогу...  
 У сілу перамогі.

*Марвіч.*

\* \* \*

Вечар съмяещца вось так, як калісьці,  
 Дрэвы шапочаць  
 I сны съняць паціху,  
 Вечер цалуе лістоў аксаміты.  
 З ціхай усьмешкай  
 Калышуцца лісьці.  
 Вечар спакойны блакітнага лета  
 Прошлых часоў уваскрашае ўспаміны.  
 Зноў мне згадаліся вочы дзяўчыны,  
 Прошлія мроі  
 Згадаліся гэта,  
 Зноў абудзіліся песні каханья,  
 Эрос крануўся да струн маей ліры  
 песніяй азваўся  
 спакойнай  
 Шчасльвай.  
 Смутку няма ў ёй ні каплі,  
 ні званьня,  
 Палкасьцю гэтая песня  
 ня дыша,  
 п'янай чаргою завіхраных  
 думкаў,  
 кроў не хвалюе мне  
 Бурай цалункаў,  
 мроямі, сном толькі  
 ціхім калыша.

**Аўг. Бартуль.****ЛЮБІ СВОЙ КРАЙ!**

Любі той край, мой браце мілы,  
 Гдзе песня жалю раздаецца;  
 Дзядоў заросшыя магілы  
 I ўсё, што родным тут завецца.

Любі народ наш беларускі,  
 I ўсё, што ёсьць у нашым kraю.  
 I той загон на полі вузкі  
 I песню птушачак у гаю.

Любі і хмару, што над хатай  
 З гразой панура пралятае  
 I песню зычну, што араты,  
 За плугам ходзячы съпявает.

Любі лясы і цёмны гаі,  
 Дзе так свабодна сэрца б'еца,  
 Дзядоў старыя абычаі,  
 I ўсё, што родным тут завецца.

Любі той край, мой браце мілы,  
Гдзе многа бед і сълёз бязконца,  
Працуй, змагайся з цэлай сілы,—  
Блісце і нам калісъ мо' сонца...

**Ар-Ар.**

ЛЕТНІ ВЕЧАР.

Вакно адчынена...  
дзесь пахне мак.  
Гальлём па шыбіне  
скрабе вішняк.  
З прасоньня туліцца  
да рам лісток.  
Заліў ўсю вуліцу  
вячэрні змрок.  
Заход у золаце,  
а за сялом, —  
вясковай моладзі,  
вясеніні — гом  
Калыша водклікі  
нямы прастор.  
Па росах — вобліскаў  
цьвіце — узор.  
Салодка мроіцца,  
як пахне мак,  
як зоры роюцца,  
як съпіць вішняк.

**М. Машара.**

ТАМ ХМАРКА ЗА ХМАРКАЮ ЎЕЦЦА.

Гляджу безнадзейна у даль —  
Там хмарка за хмаркаю ўеца  
І сэрца агортвае жаль,  
Трывожна ў грудзях яно б'еца.  
Раптам прышлі успаміны —  
Іх хмари прынесылі з сабою;  
Ўласкэрэслі тыя часіны,  
Калі я какаў ўсей душою.  
Хлынулі сълёзы у вочы,  
Іх сэрца не магло устрымашь...  
Ночы, чароўныя ночы!  
Гдзе вы, гдзе цяпер вас шукаць?  
Хмарка за хмаркаю ўеца  
Плыве ціха, спакойна у даль,  
Сэрца забытае б'еца —  
Ўспаміны, туга ў ім і жаль.

**Леанід з пад Вішнева.**

ЧАМУ Я СЁНЬНЯ АПТЫМІСТЫ?

Хоць цемры чад і гора сёньня  
Пануе скрэз яшчэ ў народзе,  
Хоць зыдзек, прымус шалее штодня,  
Браты-ж з братамі у нязгодзе. —

Чаму я сёньня аптымісты?  
Чаму ў душы маей юнацкай  
Так зъяе ранак прамяністы?  
Чаму мой дух ўжо не жабрацкі?

Чаму закуты ланцугамі,  
Нявольнік сёньня йшчэ бяздольны,  
Гляджу я зыркімі вачамі,  
Чаму я гэтакі бадзёрны?

Чаму я сёньня аптымісты —  
Хачу я гучна адказаці:  
Таму, што дух мой прамяністы,  
Таму, што хочацца пяяці:

Таму, што чулаю душою  
З-пад хмар няволі быццам зорку —  
Ужо я бачу прад сабою  
Свабоднай родную старонку.

В. Шкодзіч.

—о—

НАРОГНАЯ ПЕСНЯ.

(Касцавая)

На лузе касец косіць  
Прылёгшы галосіць:  
„Ці мая каса тупа?  
Ці мая жонка скупа?  
Прынясла палуднаваць  
Бацьвінья ў гатлівачку,  
І хлеба скарыначку,  
І солі драбіначку.  
І цыбулі быліначку.

Запісаў у в. Рабунь Вялейскі пав.

Міхал Шчасны.

Пётр Чабор.

## Замошская рэспубліка.

(Працяг, гл. „III. М.“ № 7)

— „Гэта праўда, што няма ў нас ні солі, ні жалеза, ні газы — сказаў Лягон — але ці-ж другія дзяржавы ўсё маюць, што патрабуе чалавек? А ці дагэтуль ты дарма дастаўай, хоць усё гэта і было ў Рasei? Будзем мець хлеб, лён, лес, то за гэта дадуць нам ня толькі солі, але і шоўку, золата, чаго толькі захочам. А што пану Альшэўскаму не падабаецца, дык няма дзіва, бо Беларусь была-б мужыцкая, а не панская, і падзяліла-б замельку паміж тых, хто на ей працуе, а ня так, як ён, атрымлівае толькі арэнду ды недзе ў гарадох замежных пражывае чужую працу.“

— „Бачыш, няма ў нас ані хвабрык, ані грошай“ — да-даў Франук Андронаўскі.

— „Што кажаш, дзядзька! — крыкнуў Янка — ці-ж хвабрыкі як грыбы растуць? Трэба будаваць, а пакуль будуць чужынцы, то хто-ж іх тут збудуе? Усе яны дбаюць аб сваім краю, аб сваіх людзях, і дзеля гэтага ўсё будуюць толькі ў сябе. А глядзі, колькі вольных рук знашло-б сабе працу на хвабрыках, ці заводах, каб яны былі тут? Дзе-ж цяпер дабярэшся ў чужы край? А нават калі-б і папаў туды, дык ня прымуць, бо даюць працу ў першую чаргу толькі сваім. А грошы? Гэта-ж паперкі! Вось стала, напрыклад, Польшча, надрукавала свае грошы, Латышы — свае, Ліцьвіны свае. А была-б наша рэспубліка, то надрукавалі-б грошы і мы, а пасля набудавалі-б і хвабрык і заводай.“

— „Гэта ўсё праўда, але вось бяда, што кругом нас мацнейшыя суседзі і хоць быццам, як кажуць, яны — нашыя браты, але каб род людзкі лепей у очы ня бачыў такіх братоў — загаманіў Апанас з Весялухі. — Каб пазбавіцца іх апекі патрэбна сіла, а ў нас яе няма: ні войска, ні аружжа.“

— „Ну што-ж — адказаў Янка — браты, то павінны дабравольна выехаць з нашага краю; а затрымаюцца, то знайдзем сілы змусіць іх гэта зрабіць.“

— „Так яны цябе і паслушаюць — бурчэй стары Антон. — Вось цяпер мы — вольныя, а праз тры-чатыры дні ізноў прыйдзе якаясь навальніца. Безаружаны, бяз войска, браток, як бяз рук, бо шануюць цяпер на съвеце ня праўду матку, а сілу.“

— „Дык трэба стварыць гэтую сілу, сарганізаваць усіх беларусаў у вадно, тады можна інакш загаварыць і з „братьямі“, аб якіх успамінаў дзядзька Апанас, бо прывыклі яны нас бачыць, як жывёлу, на якой кожны садзіцца, кожны едзе. Час скінуць гэтых яздуной,“ сказаў Лягон.

— „Праўду кажаш, браток, час паказаці ім дарогу да сваіх хат,“ загаманілі дзядзькі.

„Ну, а пакуль-што — не унімаўся Янка — давайце

аб'явім Замошскую рэспубліку вольнай і незалежнай.“

— „Гура! Гура! Гура!“ дружна падхатлі гэты крык не-  
калькі галасоў.

Праз нейкі час дружнае „Ад веку цярпелі...“ панясло-  
ся ў паветры, пакацілася ў лес, на мох. Мала хто верыў  
у зьдзейсненъне сяньня шчасльвай іх думкі, але сълёзы  
стаялі ў вачох і радасьць майвалася на тварах.

„Няхай гэта будзе думка-лятуценъне — казаў Лявон,—  
але яна зарадзілася на вёсцы, яна укарэніца ў галаве  
кожнага селяніна і праз нейкі час зьдзейсніцца. Не дача-  
каемся мы, так дачакаюцца нашыя дзеци, а Беларуская  
Рэспубліка будзе!“

„А як-жя далей будзем рабіць? Трэба-ж выбіраць прэ-  
зыдэнта?—сказаў Якуб.—Амаль усе ў зборы, дык трэба  
хосьць тымчасовую ўладу выбраць.“

„Я прощоў выбараў прэзыдэнта—станоўча заартачыўся  
Янка — бо што ж такое прэзыдэнт, амаль тое самае, што  
і цар. Лепей так, як было ў нашых дзядоў: важнейшыя  
справы вырашаюць усе вёчам пакуль нас нямнога, а замест  
князя, ці прэзыдэнта, выбирайм пакуль-што трох старшын.“

— „Вось гэта добра! Згода, згода!“ — раздаліся галасы.

— „Я прапаную выбраць ад старших Апанаса з Веся-  
лухі, ад сталых мужчын — Лявона, а ад моладзі — Янку—  
крыкнуў Франук.

— „Вось добра прыдумаў. Няхай жыве наша рэспублі-  
ка! Няхай жывуць наши старшыны!“ — вясёлыя раздавалі-  
ся воклікі.

Забыліся аб вайні і аб тым, што можа хто падслу-  
хаць, данісці. Радаваліся, як быццам атрымалі найлепшую  
вестку. А тымчасам гарматнія стрэлы сталі чутней і чутней.  
Нарэшце пачулі нейкі сывіст-гудзеньне над галавой. Пачалі  
страляць праз іх вёску. Спачатку мужчыны жартавалі, раю-  
чы адзін другому падставіць шапку, або галаву, каб за-  
трымаць ворага на сваій зямлі, але калі стрэлы сталі да-  
волі частымі, нізка, з сярдзітym вурчэннем, праляталі над  
вёскай, то ўсе кінуліся хутчэй да сваіх хат, каб загадзя  
схавацца у бліндажох.

Два дні слухалі гэтую музыку. Ціха сядзелі сяляне па  
сваіх хатах, ці бліндажох, так, што старшынам новай рэ-  
спублікі ня было патрэбы імагчымасці прыступаць да вы-  
кананьня сваіх абавязкаў. На трэці дзень наша рэспубліка  
была занята атрадам „братоў.“

Толькі тры дні жылі вольным жыццём сяляне. Думка,  
што зарадзілася пад гукамі гарматніх стрэлаў, не пакідала іх.  
Агонь запалены тлее ў душы кожнага, чакаючы на час,  
калі будзе мець магчымасць разгарэцца полыменем. А на-  
шых сяброў — Апанаса Весялушки, Лявона і Янку і сянь-  
ня яшчэ называюць суседзі „старшынамі“, а яны чакаюць  
гадзіны, калі нарэд пакліча іх да выкананьне сваіх абавязкаў.

Канец.

## Лісты.

БУДЗІМСЯ І МЫ.

**Табарышкі**, Віленскага пав. Чытаючы „Шлях Моладзі“, няраз знаходзіў я весткі з усіх куткоў Заходніяе Беларусі, што беларуская моладзь, памятуючы аб сваей Бацькаўшчыне, працуе на карысць адраджэння Беларусі. І я таксама маю прыемнасць апісаць, што й наша моладзь таксама працуе на карысць Бацькаўшчыны, хоць мае вялікія перашкоды з боку кс. пробашча М. Войк-Карачэўскага, які з ўсіх сіл і рознымі способамі стараецца здушыць беларускасць. Нядаўна моладзь наша залажыла гурток Беларускага Інстытуту Гаспадаркі і Культуры ў вёсцы Кірдзееўцы, пры ім-же адчынілі бібліятэку-чытальню, а так-жа пашыраюцца беларускія кніжкі і газэты, як: „Беларуская Крыніца“ „Chryscijskaja Dumka“, і зачала моладзь чытаць „Шлях Моладзі“. Толькі нажаль, вельмі мала могуць чытаць гражданкай, маючы аднак зацікаўленыне, вучацца гражданкі. Гэта вось съведчыць, як патрэбна беларуская школа, каторай нам так трудна дастаць.

Моладзь наша пераважна каталіцкая і ў гэтым кірунку таксама пасунулася ў перад, бо многа хто ўжо пяе беларускія песні, моліца на беларускіх малітвеніках „Hołas Dušy“, „Boh Z nami“.

Адным словам, моладзь наша хутка йдзе ўперад і съяшыць да адраджэння сваей культуры, сваей Бацькаўшчыны.

Хай-жа праца ў гэтым кірунку яшчэ больш развіва-  
ешила!

**Я. Ярмалковіч.**

**БАЦЬКІ ПАМЯТУЮЦЬ АБ ДЗЕЦЯХ.**

**Клецк**, Нясьвіскага пав. У 1925 г. сяляне суседніх вёсак зразумеўшы, як патрэбна для дзяцей родная школа, падавалі дэкларацыі на адчыненіне беларускіх урадавых школ. Аднак школьнія ўлады ня ўзялі гэтага пад увагу і ні аднай беларускай урадавай школы ў гэтих вёсках не адчынілі. У гэтым годзе гэтыя-ж сяляне ізноў хочуць падаваць дэкларацыі, толькі баяцца, што з гэтага нічога ня выйдзе.

Вось-жа я хацеў-бы звязнуць увагу, што ня гледзячы на перашкоды, трэба нам дамагацца, пакуль не дадуць належнай нам роднай беларускай урадавай школы.

Кажды съведамы беларус павінен ведаць, што беларуская моладзь можа нармальна здабыць асвету і выхаваныне толькі ў роднай школе. Дзеля гэтага ўсе павінны злажыць дэкларацыі на адчыненіне беларускіх урадавых школ. Пры tym трэба памятаць, што 31 сінеганьня ужо не далёка. Як цяпер ня зложым дэкларацыяў, дык ізноў год будзем бяз роднай школы.

Ратуйма-ж, браты беларусы, сваіх дзяцей ад цемнаты!

**Званок.**

**Хроніка.**

**Т-ва „Будучыня“.** 22 лістапада адбылося першае арганізацыйнае паседжаньне Т-ва Беларускае Моладзі „Будучыня“. На паседжаныні быў прыняты праз прысутных статут, выбраны закладчыкі, а так-жа пастаноўлена, што Т-ва будзе мясьціца ў памешканыні Рэдакцыйнай Калегіі „Шляху Моладзі“ — Вільня, Завальная вул. 6 кв. 10. 2 г. м. Статут Т-ва паданы ўжо да зацверджаньня ў Гарадзкое Старатства ў Вільні.

**400-лецце Літоўскага Статуту.** 30 г. м. у Вільні мае быць наладжана ўрачыстая акадэмія з прычыны 400-лецця Літоўскага Статуту.

**Адкрыццё бібліотэкі-чытальні.** 16 г. м. у памешканыні на Людвісарскай вул. № 1 кв. 32 адбылося адкрыццё беларускай бібліотэкі-чытальні Беларускага Інстытуту Гасп. і Культ. Бібіотэка-чытальня адчынена штодня ад гадз. 5—7.

**Беларуская мова ў царкве.** Пятніцкая царква ў сваім часе на дамаганьне віленскіх праваслаўных беларусаў была дана для іх-жэ карыстаньня. Вось-жэ пасъля грунтоўнага рэмонту гэтай цэрквы, 10 г. м. адбылося ўрачыстое пасъвячэнье яе архіяпіскапам Хвядосам. У часе высьвячэння была сказана навука па беларуску. Ад гэтага часу будзе кожную нядзелю багаслужэнье, у якім так-жа будзе і беларускае казаньне.

**Урачыстая акадэмія.** 17 г. м. у салі Віл. Бел. Гімназіі з прычыны 10 угодкаў съмерці Івана Луцкевіча адбылася ўрачыстая акадэмія, ладжана Беларускім Студэнскім Саюзам і Дырэкцыяй Віленскай Беларускай Гімназіі.

**Вучнёўскі суботнік.** 1 г. м. вучні Віл. Бел. Гімназіі ладзілі ў сваей салі вучнёўскі суботнік. Былі пастаўлены дэльце п'есы: „На вёсцы“ і „Пярэстая красуля“, пасъля адбыліся скокі.

**Новыя гурткі Беларускага Інстытуту Г. і К.** У пачатку г. м. заснаваліся новыя гурткі Б. Інст. Г. і К. у в. Малая Боркаўшчына, Маладэчанская пав., і ў в. Крупелі, Шчучынскага пав.

**Спэктакль-вечарына ў Клецку.** Дзякуючы старанью дырэкцыі і вучняў Клецкай Беларускай Гімназіі 5.Х. с. г. была наладжана беларуская вечарына, на якой адыграна была драма ў 4-х актах „Апошняе спатканьне“ Фр. Аляхновіча. Артысты-аматары-вучні беларускай гімназіі на чале з сваім вучыщелем ў ролі Якіма, удала выканалі свае ролі. Публікі было вельмі многа на толькі з мястэчка, але і з вёсак на-ват за 10 вёрст. Падобныя вечарыны многа прычыняюцца да падняцця культуры і пашырэння беларускага нацыянальнага руху.

**Т-ва „Рунь“.** У Беластоку нядаўна заснавалася беларускае Выдавецка-асьветнае каапэратывунае Т-ва „Рунь“.

**Пасол Пігулеўскі.** У звязку з акадэміяй 10-х угодкаў съмерці Івана Луцкевіча прыяжджаў у Вільню беларускі пасол у Латвійскі Сойм, а так-жэ кіраунік беларускага аддзелу пры міністэрстве асьвты ў Латвіі гр. Пігулеўскі

**З жыцьця беларускага студэнства.** Выйшла з друку „Студэнская Думка“ № 1 (12). Ёсьць гэта юбілейны нумар з прычыны 10-ых угодкаў съмерці Івана Луцкевіча і 400-лецця Літ. Статуту. Зъмест багаты і прыгожая вокладка.

— Беларускія студэнты, а так-жэ літоўскія і украінскія звычаем прошлага году ізноў разам лучацца, арганізујуць супольныя гарбаткі, а нават сарганізвалі беларускія украінскія студэнскія хор. Вельмі прыемнае зъявішча!

— Баларускае студэнства ў Варшаве, паводле апошніх вестак, таксама арганізуецца

**Аб лемантары Л.-Маеўскага.** Нядаўна вышла кнішка Паліашука, каторую ўлады адміністрацыйныя сканфіскавалі.

**Новая кніжка.** Вышла з друку новая кніжка: Змагары за ідэю — драма з вясковага жыцьця. Зъмест паважны. Будзе карыснай для беларускіх аматарскіх тэатраў.

**Склад презыдыума Бел. Ак. Навук у Менску такі:** Ігнатоўскі — старшыня, Бялуга і Я. Колас — віцэ старшыні Пятровіч — сэкрэтар, Матулайтіс, Некрашэвіч, Абрамовіч і Платун — сябры прызыдыому.

**З жыцьця Польшчы.** 30.X. г. г. марш. Сойму Даšынскі не адкрыў паседжаньня Сойму дзеля таго, што быў у памешканыні Сойму ўваружаны афіцэры ў лічбе калія 100 асоб, і хоць гэтага тройчы дамагаўся марш. Пілсудскі. Пасля гэтага паседжанье адложана да сьнежня. Ходзяць чуткі, што Сойм будзе распушччаны і што будуть новыя выбары. Урад з Соймам змагаецца. Польская партыя соцыялістычная стаіць да ўраду ўжо ў рашучай апазыцыі.

**З заграніцы.** — У Амэрцы людзі да таго разышліся ў пагоні за грашмі, што нядаўна з гэтай прычыны пацярпелі вялікую няўдачу. Людзі ня хоцуць працеваць, зачалі купляць і потым перапрадаваць паперы вартасцёвымі г. зн. акцыі і інш. Спэкулянты-ж, відзячы такую ахвоту, наўмысна падносілі цэны на гэтых паперах. І вось аднаго дня панеслы ўсе вялікія страты, бо аказалася, што ўсе гэтыя паперы нават паловы ня варты тэй сумы, за каторую іх купілі. Вялікая лічба багатыроў асталася жабракамі. Гэты дзень прынёс 40 мільярдаў далараў страты; і так больш 50 тысяч асоб утраціла свой капітал.

---

**СЯБРЫ РЭДАКЦЫЙНАЙ КАЛЕГІИ:**  
**Яэзп Найдзюк, Ізабэля Тумаш і Альфонс Шутовіч.**

**Рэдактар Мар'ян Пяцюковіч** **Выдавец Янка Багдановіч**



871707

У Англіі адбыліся выбары да самаўрадаў — перамогу вынесла работніцкая Партыя Працы.

— У Чэхаславаччыне адбыліся выбары — страту панясылі камуністы на карысць сацыял-дэмакратаў. Цяпер Чэхаславаччына перажывае урадавы кризыс.

— У Кітаі з бальшавікамі і далей вядзеца партызанская вайна.

— У Літве ў пачатку 1930 г маюць быць выбары Прэзыдэнта, а пасля сойму.

— У Югаславіі сэрбы з харватамі ня ладзяць. — Гэта вельмі не наруку для дзяржавы.

## Усеячына.

**Найбольшыя бібліятэкі.** У Парыжы нядаўна вышла кніжка аб арганізацыі бібліятэк. Паводле гэтай кніжкі найбольшай бібліятэкай на сьвеце ёсьць бібліятэка нацыянальная ў Парыжы, маючая 4 з паловай мільёнаў томаў (кніг). На другім і трэцім месецах стаяць дзівзе бібліятэкі ў Пецярбурзе, на чацвёртым бібліятэка ў Вашынгтоне, пятае месецца займае бібліятэка Леніна ў ССРР. — З з паловай мільёнаў томаў. Шостае месецца займае славная бібліятэка лёнданскай „Брітіш Музэум“ — 3,1 мільёнаў томаў. У Польшчы найбольшая варшаўская ўніверсітэцкая бібліятэка, маючая 832.000 томаў.

**Жывы труп.** Нядаўна ў Вене ў цырку выступаў немец Людвік Гуппэр пад іменем То-Кагн. Чалавек гэты патрапіў абмерці на 7 з паловай дзён. Практыкуе ён гэта ад 1913 году і праз цэлы гэты час абміраў ужо 10 разоў. Гэта ёсьць грубы, здаровы, сільны і тлусты чалавек. І калі абмірае, то жывіцца ён сваім тлушчам і дзеля гэтага пасля кожнага такога эксперыменту ўбывае яго на вазе 10—18 кілётров. Пасля першага разу абміранья чалавек гэты зусім пасівеў.

**Можна габляваць шкло.** Англійскія газеты пішуць, што іхны хімік з універсітэту ў Ліверпулі праф. Ф. Ц. Бобы з сваім сынам, вытварыў такое шкло, каторае ёсьць празрыстым і каторае можна габляваць, стругаць, як дрэва. Шкло гэтае ня ломіцца і не баіцца агню,

## Наша пошта.

Кс. В. Шутовічу. Шчыра дзякуем за прысланыя 17 зл. на „Ш. М.“

Я. Пылінскаму: Часопіс „Сьвет“ ня выходзіць здаецца з прычын незалежных ад Рэдакцыі і Адміністрацыі.

Дз. Крупскаму. З зл. і 50 гр. атрымалі, дзякуем. Трэбаваныя вамі нумары выслалі.

К. Пчале. Просьбу спаўняем, пашырайце „Шлях М.“ і пішыце карэспандэнцыі.

Кс. пр. К. Кулаку: №№ 1, 2, 3 і 6 „Ш. М.“ выслалі.

Леаніду з пад Вішнева. Як бачыце, вершы ваши зъмяшчаем, пішыце да нас.

871707  
1929

А трахімовічу Аркадзю. Ваши вершы, каторыя Вы пакінулі ў сваім часе ў Рэд. „Б. Крыніцы“ для нашай Рэдакцыі, да друку падходзяць, але яны не падпісаны, паведаміце, як іх падпісаць, у наступным нумары друкавалі-б. Чакаем абеценага.

К. Матусэвічу. Часопіс высылаем. З матэр'ялай скрыстаєм у наступным нумары, дзякуем, просім пісаць больш.

Падарожнаму. Карэспандэнцыю зъмесцім, верш не падходзе, пішыце больш прозай аб вясковым жыцці.

Я. Плавэйскаму. Календара, якога вы просіце, у нашым Краі няма, ёсьць ён у ССРР і дастаць яго ня можана. Па карту Беларусі зъвярніцеся ў кнігарню „Пагоня“, у Вільні, Людвісарская вул. № 1.

М. Казаровічу. У Панствову Школу Жэмёсл Будаўляных у Вільні, Метрополітальна 4, калі скончылі 4 аддзель пачатковай (паўшэхнай) школы, можаце быць прыняты. Пішыце туды просьбу і залучыўшы мэтрыку, школьннае пасьведчанье і дахторскае. Плата пры ўступленні 16 зл. далей-жа 37 зл., пры тым сталаванье школьннае, трэба толькі мець сваю адзежу і пасъцель. Пачатак школьнага году 4 траўня. Радзім паступаць.

„Шлях Моладзі“ высылаем: Жданку А., Пілецкаму К., Жукоўскаму, Сыцапуру А., Гаўрыльчыку, Лаўрыновічу З., Мартышонку. Чакаем абеценай падпіскі.

Атрымалі на „Ш. М.“ ад: К. Пчалы, Кс. праф. К. Кулака, А. Пазняка, Каленкевіча па 4 зл.; Л. Шыдлоўскага 3 зл.; Добрыяна П., Залескага П., Мыскі Ф., В. Янушкі, Сенкевіча, Косцюка М., Паваленя А. па 2 зл.; Дз. Крупскага, Л. Кожурна, Плавейскага, М. Казаровіча, Я. Плавейскага па 1 зл. М. Качанюка 60 гр., Ст. Пяткевіча 2 зл. Усім часопісі пасылаем і шчыра дзякуем.

## Танная прадажа беларускіх кніг.

БЕЛАРУСКАЯ КНІГАРНЯ «ПАГОНЯ»

(Вільня, Людвісарская № 1.)

ладзіць танную прадажу беларускіх кніг, якіх съпіс кнігарня высылае кождаму, хто прышле на гэта марку паштовую на 10 гр.

Кнігарня на кожнай з празначаных для танной прадажы кніг робе значную ўступку, а на некаторых уступае палаўні (50 проц.)

ТАННАЯ ПРАДАЖА ўжо пачалася і будзе трываць да 1.XII 1929 г.

Грамадзянне пасъпішыце скрыстаць з гэтай рэдкай аказіі.

УВАГА: Кніжкі высылаюца поптай па атрыманьні ўсей вартасці заказу, або пакладной платай (за побранем) па атрыманні аднай трэцяй часткі вартасці заказу.